

Скачуць-плачуць сухавеі.  
Хто зямельку пажалее?  
Эх, вы людзі... эх, вы людзі...  
Што вы робіце? Што будзе?  
Ці тэ ўвечары, ці ў ранні  
У вачах адно пытанне:  
Тры гады ўжо праплылі...  
І калі канец, калі?

Шасадзец, 1917 г.

\*  
\*\*

Ты слязамі і крыжамі  
Адзначаў пакутны шлях.  
Гнаўся голад, гнаўся холад,  
За табою гнаўся страх.

І старыя, і малыя  
Уцякалі хто куды,  
А пажары на абшарах  
Нарабілі шмат бяды.

Ад краіны да краіны  
Разбрыліся ўцекачы.  
Стогн нядолі ў пустым полі,  
Стогн удзень і па начы.

І баракі для прымакаў  
Будавалі ў гарадах.  
І капалі дзе папала  
Долы-ямы ў пустырах.

Маці лямант па-над ямай:  
„Ой, і жыў ты, як не жыў...“  
Эх, занадта, забагата  
Тут раслі твае крыжы...

А мацнейшы, адбарнейшы  
У акопах дзесь гніе.  
Па ім кулі спевы-гулі  
Там заводзяць на вайне.

Мінск, 1917 г.